

---

## РАЗНАМОЎНЫ ДЗІЎНЫ СВЕТ

**Так называлася літаратурна-адукацыйная праграма, падрыхтаваная з нагоды святкавання Міжнароднага дня роднай мовы ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа НАН Беларусі.**

20 лютага ў бібліятэцы адбылася сустрэча з вучнямі адной з мінскіх школ. Для дзяцей і падлеткаў арганізавана цікавая праграма з інтэлектуальнымі і лінгвістычнымі гульнямі, конкурсамі, віктарынай, гучнымі чытаннямі.

Працавала інтэрактыўная кніжная выстава «Чытаем сусветную класіку па-беларуску». Мы прапанавалі шэдэўры сусветнай літаратурнай класікі ў перакладах на беларускую мову. Гэта творы англійскай, французскай, нямецкай, а таксама рускай, польскай і ўкраінскай літаратуры. Дзякуючы майстэрству айчынных перакладчыкаў (Янкі Купалы, Якуба Коласа, П. Броўкі, П. Глебкі, Р. Барадуліна, А. Куляшова, В. Сёмухі, В. Зуёнка, М. Мятліцкага і інш.) на беларускай мове «загаварылі» А. Пушкін, М. Лермантаў, Л. Талстой, А. Чэхаў, Ф. Дастаеўскі, У. Шэкспір, Дж. Байран, Г. Гесэ, А. Камю, С. Цвейг і інш.

Цікавым стаў і раздзел выставы дзіцячай літаратуры. Мы нагадалі нашым наведвальнікам вядомыя і ўсімі ўпадабаныя творы беларускіх аўтараў, на якіх вырасла не адно пакаленне беларусаў, а таксама пагарталі казкі Г.Х. Андэрсана, братоў Грым, аповесці М. Твэна, Р. Кіплінга, Ж. Вэрна, А. Ліндгрэн, апавяданні і аповесці Л. Талстога, К. Паўстоўскага, пэмы і вершы А. Пушкіна, М. Лермантава, М. Някрасава і іншых аўтараў у перакладзе на беларускую мову.

Вольга ПАНАСІНА, Ніна ШАБАЛІНА, ЦНБ НАН Беларусі